



Хто яны —
адметныя
беларусы?
СТАР. 5



Маня
вылечыць ці...
пчолы
СТАР. 15



Праграма
тэлебачання
на тыдзень
20 КАНАЛАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхаіл МЯСНІКОВІЧ,
старшыня Савета Рэспублікі:

«Падатковая аўтаномія
можжа стаць магутным
матывацыйным механізмам
для развіцця рэгіёнаў.
Рэгіёнам павінна быць
выгадна дадаткова
прыцягваць у бюджэт
даходы. Зрабіць гэта
можна за кошт стварэння
новых вытворчасцяў,
працоўных месцаў.
Так званая аўтаномія
зключаецца ў тым,
каб дадаткова прыцягнутыя
ў мясцовыя бюджэты
даходы не цягнулі за сабой
змяншэння пералічэнняў
з рэспубліканскага бюджэту
ў рэгіянальны».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 24.11.2017 г.

Долар ЗША		1,9968 ▼
Еўра		2,3635 ▲
Рас. руб.		0,0341 ▲
Укр. грыўня		0,0743 ▼

ISSN 1990 - 763X



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

24

ЛІСТАПАДА 2017 г.

ПЯТНІЦА

№227 (28591)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

■ Акцэнт на здароўе

У сэрца — новы рытм



Першыя аперацыі самым малым пацыентам з арытміяй праводзяць на базе РНПЦ дзіцячай хірургіі беларускія ўрачы разам з вядомым расійскім дзіцячым кардыяхірургам Сяргеем ТЭРМАСЕСАВЫМ — спецыялістам Навукова-даследчага клінічнага інстытута педыятрыі імя акадэміка Ю. Я. Вельцішчава Расійскага нацыянальнага даследчага медыцынскага ўніверсітэта імя М. І. Пірагова Міністэрства аховы здароўя Расіі. Праведзеныя аперацыйныя ўмяшанні — гэта надзея на радыкальнае вылечванне для тых, хто зараз з прычыны свайго захворвання прымае сур'ёзныя лекавыя прэпараты.

СТАР. 3



Фота БЕЛТА

■ Год навукі

КРЭАТЫЎ ПЛЮС ЖЫЦЦЁВЫЯ СІЛЫ

Чаму амаладжэнне навуковых кадраў прынцыпова важнае?

Наколькі рэдкая з'ява для нашай краіны — малады доктар навук? На якім этапе трэба распачынаць выхаванне будучага даследчыка: у аспірантуры, магістратуры або яшчэ ў школе? Ці можна сёння выжыць, займаючыся толькі навукай? Наволькі актуальная для нашай краіны праблема «ўчэцкі мазгоў»? Прадстаўнікі акадэмічнай і вузаўскай навукі падзяліліся сваімі меркаваннямі на гэты конт.

АДБОР ЭЛІТЫ

— Пытанні падрыхтоўкі інтэлектуальнай эліты застаюцца актуальнымі для ўсіх краін, — падкрэслівае рэктар Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ігар ГАНЧАРОНАК. — За апошні час колькасць навуковых работнікаў у свеце павялічылася на 20 працэнтаў. Іх цяпер прыкладна 8 мільёнаў — гэта насельніцтва еўрапейскай дзяржавы сярэдніх памераў. Значная частка навуковых работнікаў сканцэнтравана ў краінах, якія перажываюць бурнае эканамічнае развіццё: напрыклад, кожны пяты навуковец — жыхар Паднябеснай,

50 працэнтаў усіх аспірантаў рыхтуюцца не ў Еўропе, а ў ЗША, Кітаі і Аўстраліі... У Старым Свеце адчулі, што трэба штосьці змяняць, і, нягледзячы на функцыянаванне на тэрыторыі Еўропы ўніверсітэтаў са шматвяковай гісторыяй і традыцыямі, у 2008 годзе стварылі новую ўстанову адукацыі ўніверсітэцкага тыпу — Еўрапейскі тэхналагічны інстытут, галоўная задача якога — рыхтаваць вучоных для еўрапейскага рэгіёна, які пазіцыянуецца як рэгіён інавацыйнага кірунку, дзе навука, адукацыя і бізнес складаюць трыяду развіцця. Кітайская Народная Рэспубліка таксама стварыла новыя тыпы ўніверсітэтаў, якія займаюцца падрыхтоўкай навуковых кадраў.

СТАР. 14



ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ КАШТОЎНЫЯ ПРЫЗЫ!
Пачалася падпіска на «Звезду» на I квартал і I паўгоддзе 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!